

# ART AKTIVIST

Журнал

Спецредакторы

Медiateка

Сообщество

— Знаткевич Алексей

## Ад Femen у Меңск ехалі «самыя правераныя байцы»

Dec 20, 2011 0 1 314

Тры актывісткі ўкраінскага руху Femen правялі акцыю каля будынку КДБ у Меңску з нагоды гадавіны разгону мітынгу пратэсту ў дзень прэзыдэнцкіх выбараў у Беларусі 19 снежня 2010 году.

Аголеныя па пояс, яны разгарнулі плякаты «Жыве Беларусь!» і «Свабоду палітвязьням», і скандавалі: «Жыве Беларусь!». Дзяўчаты мелі намалёваныя на тварах вусы, у адной зь іх на сьпіне быў намалёваны Лукашэнка. Пасьля заканчэньня акцыі, яе ўдзельніцы змаглі сысьці. Ахова будынка КДБ затрымала апэратара газеты «Наша ніва» Тацьцяну Гаўрыльчык і незалежнага фатографа Юлію Дарашкевіч. Была затрыманая таксама апэратар Femen, грамадзянка Аўстраліі Кіці Грын, пазьней яе вызвалілі. Але зараз як паведамляецца на [старонцы ЖЖ актывісцкага руху Femen](#): [у Беларусі зніклі актывісткі FEMEN](#).



Начальнік Цэнтру інфармацыі і грамадзкіх сувязяў КДБ Аляксандр Антановіч назваў акцыю «грубай сплянаванай правакацыяй». [Свабоды](#) пагутарыла зь лідэрам украінскага руху «Фэмэн» **Ганнай Гуцал**:

**Як у актывістак руху зьявілася думка правесці акцыю ў Беларусі?**

Мы вельмі сярбуем зь беларусамі-апазіцыянэрамі, якія жывуць у Кіеве, часта ходзім на іх пасяджэньні, прагляды фільмаў, і мы шчыра пранікліся ідэяй вызваленьня беларускага народу ад дыктатара, і ў нас нават нават сфармавалася асобная фракцыя Фэмэн — прыхільнікаў беларускага народу. Мы доўга

### РУБРИКИ

news обзор (6)  
 активизм, закон, цензура (31)  
 арт-институции (11)  
 архитектура, охрана памятников (3)  
 Без рубрики (1)  
 белорусский авангард (5)  
 гендер, феминизм, квір (23)  
 дискуссии (9)  
 заслуженный работник культуры (2)  
 издания (11)  
 институциональная критика (7)  
 интервью (46)  
 итоги (15)  
 круг интересов (2)  
 кураторское дело (3)  
 лекция (7)  
 манифесты, акты, декларации (7)  
 матэрыялы па-беларуску (16)  
 международный опыт (26)  
 некролог (3)  
 общество (10)  
 опрос (5)  
 перформанс (5)  
 письмо редактора (3)  
 портфолио (4)  
 реакции, наблюдения, тенденции (40)  
 события, выставки (53)  
 стрит-арт, паблік-арт (10)  
 текст художника (7)  
 терминология (7)  
 фотография (16)  
 художники (38)  
 школа критики (3)

спрачаліся і прынялі рашэнне, што павінны падтрымаць беларускі народ ня проста ў Кіеве, а павінны паехаць у Менск, каб паказаць народу Беларусі, што трэба змагацца, што нельга баяцца, што нават мы, дзяўчаты з Украіны гатовыя прыяжджаць да вас і пратэставаць супраць Лукашэнкі.



Фемеп / акцыя «КГБ'ятка» у зданне КГБ в Мінске / 2011 // источник: belapan.com ©

**Дзяўчаты, якія сёння наладзілі акцыю каля будынку КГБ у Менску — Аляксандра Нямчынава, Аксана Шацко і Іна Шаўчэнка — наколькі яны ўсведамлялі рызыку, да якой рэакцыі беларускіх уладаў яны былі гатовыя?**

Ехалі самая правераная байцы, дзяўчаты, якія ведалі, што могуць быць праблемы, што можна адсядзець суткі, могуць быць фізычныя калецтвы. Паехалі тыя, хто гатовыя былі пацярпець, калі б такое здарылася. Але людзі верылі, што сваёй акцыяй яны прымусяць беларускі народ паўстаць, не баяцца, абараняць сваю волю.

Часам на адрас руху Фэмэн можна пачуць крытыку, што ў яго няма ніякай ідэалёгіі, ніякага зместу, а толькі формы — то бок прывабная форма пратэсту, але супраць чаго пратэставаць — ня так важна. Наколькі апраўданая такая крытыка?

Гэта кажуць зласьліўцы, якія наогул супраць жаночых пратэстаў, а тым больш — топлес-пратэстаў. Наша галоўная ідэалёгія — што ў справе вызвалення жанчыны ў патрыярхальным свеце трэба быць максымальна радыкальнымі, і толькі топлес-пратэст можа ўзбурыць гэты патрыярхальны свет, і таму мы лічым, што мы на слушным шляху. Жаночая рэвалюцыя павінна здзейсніцца, і яна павінна праходзіць менавіта ў топлес-фармаце: чым больш радыкальна, тым больш эфекту ад нашых дзеянняў. У нас — ідэалёгія вызвалення жанчыны, свабоды і дэмакратыі ва ўсіх краінах, мы гатовыя дапамагаць людзям ва ўсіх краінах. Нам пішуць людзі з Бразыліі, зь Беларусі. Фэмэн — дастаткова моцны ідэалёгічны рух, у адрозненне ад тых жа украінскіх партыяў, у якіх адна ідэалёгія — выбіваньня «бабла» з украінскага народу.

**Тое, што вы выкарыстоўваеце аголенае цела — ці не спрыяе пашырэнню гэндэрных стэрэатыпаў, што жанчына гэта найперш сэксуальны аб'ект?**

Наадварот: гэндэрны стэрэатып — што жанчына сэксуальны аб'ект, які павінен быць схаваны пад вопраткай, і што жаночае цела належыць мужу, рэкламнаму бізнэсу, сэкс-індустрыі. Мы хочам паказаць што цела жанчыны перадусім належыць ёй і грамадзянскай барацьбе.



Femen / акция "КГБатка" у зданне КГБ в Мінске / 2011 // источник: belapan.com ©

**Як вы дамаўляецеся пра нейкія акцыі — ці узгадняюць актывісткі свае ідэі з астатнімі, ці ёсьць у вас нейкі штаб?**

Па-першае, мы заўсёды прымаем рашэнні калектыўна, у нас ёсьць асноўны склад арганізатараў, вядома, тут павінна быць добрая воля актывістаў, якія будуць удзельнічаць у акцыі. Ніхто недобрахвотна не ўдзельнічае. Прынцып адбору тэмы залежыць ад фінансавых магчымасцяў — ці можам мы выехаць у нейкую краіну. Калі б у нас былі большыя магчымасці, мы б прысутнічалі амаль у кожнай краіне сьвету.

**Ці ёсьць адчуваньне, што ў некаторых грамадзтвах такія пэрформансы, як у вас, могуць наадварот адштурхнуць больш людзей ад вашых ідэяў, чым прыцягнуць, прывабіць?**

Не, мы праводзілі акцыю ў абарону іранскіх жанчын, у абарону жанчыны, якую зьбіраліся забіць камянямі за здраду памерламу мужу, мы зрывалі дні іранскай культуры ў Кіеве, топлес, і мы атрымалі вялікую колькасць лістоў удзячнасці з Ірану: пісалі і званілі і мужчыны, і жанчыны. Чым больш паняволены народ, тым больш ён гатовы прымаць радыкальную падтрымку, і для яго ня мае значэнне, топлес ты выйшаў альбо не — ім важна, што ты іх падтрымліваеш. І калі ёсьць розгалас у прэсе, гэта мае для іх значэнне.



Femen / акция "КГБатка" у зданне КГБ в Мінске / 2011 // источник: belapan.com ©

**Што б вы адказалі тым, хто кажа, што Фэмэн робіць сабе рэкламу, каб пасля зарабляць на пратэстах грошы?**

Няхай знойдзеца хаця б нехта, хто пацьвердзіць, што Фэмэн за нейкія акцыі прасіў ці браў грошы. Мы — незалежны рух і не зарабляем на акцыях, мы грамадзянскі рух, зарабляем сваімі магчымасцямі, сваёй крамай, дзякуючы дабрачынным унёскам.

**Якая рэакцыя на вашы акцыі здаецца вам найбольш прадуктыўнай? Пасля сённяшняй акцыі ў Менску — на які эфэкт вы разьлічвалі?**

Па-першае, у Кіеве нам выказваюць удзячнасьць вельмі шмат беларусаў, і людзі пішуць нам і ў сацыяльных сетках, і гэта той вынік, які мы хацелі пабачыць. Многія пішуць: «Дзякуй вам за смеласьць, і нам павінна быць сорамна за тое, што мы баімся». Хаця мы разумеем, што мы — грамадзян іншай краіны, і ў нас большая бясьпека, а са сваім народам Лукашэнка можа зрабіць усё што заўгодна.



Femen / акцыя "КГБатка" у зданне КГБ в Мінске / 2011 // істочнік: belapan.com ©

#### Ці можна чакаць ад вашага руху бліжэйшым часам яшчэ нейкіх акцый у падтрымку Беларусі?

Думаю, так. Мы хочам і надалей працягваць змаганьне з рэжымам Лукашэнка, мы будзем і надалей працягваць дэманстраваць ягоную блазенскую прыроду і казаць пра тое, што ягоныя неадэкватныя дзеянні могуць прывесці да катастрофы Беларусь — ад грамадзянскай вайны да захопу Расеяй. І таму мы будзем дапамагаць змагацца беларускаму народу за дэмакратыю.

/ істочнік: [www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

/ прослушаць інтэрв'ю з удзельніцай групы Femen, запісаныя пасля похішчэння актывістак: [soundcloud.com](https://soundcloud.com)

Чітаць па тэме:

Восточная Европа как трансвестит

«Pussy Riot»: рождение глобальной поп-культуры в России

актывізм, закон, цензура    гендер, фемінізм, квір    інтэрв'ю    матэрыялы па-беларуску  
международный опыт    актывістское движение femen    анна гуцал    політычэскае  
спецрэдактар: тамара злобіна

Комментарии: 0

Сортировка Самые старые

Добавьте комментарий...

Плагин комментариев Facebook

### Добавить комментарий

Имя \*

Email \*

Сайт

Комментировать

[О проекте](#)  
[Партнеры](#)  
[Реклама](#)  
[Контакт](#)

[Facebook](#)  
[Twitter](#)  
[RSS](#)